

Віншуем!

Спазнаць прафесію за дзень

Праект «Адзін дзень», які выходзіць на тэлеканале «Беларусь 1», стаў дыпламантам VII Міжнароднага экалагічнага тэлевізійнага фестывалю «Тэрыторыя заўтра», які прайшоў у Ніжнім Ноўгарадзе ў сярэдзіне верасня.

Маштабны тэлевізійны форум сёлета сёмы раз сабраў журналістаў, вытворцаў відэа- і аўдыяконтэнта, блогераў, якія ў сваёй творчасці раскрываюць важныя для сучаснага грамадства пытанні экалогіі. Гэтым разам заяўкі на ўдзел у творчым спаборніцтве былі з 31 рэгіёна Расійскай Федэрацыі і з 11 краін блізкага і далёкага замежжа.

Конкурс праходзіў у два этапы, у сямі намінацыях змагаліся каля 300 работ, а ў фінале найлепшых вызначалі ўжо з 33 работ.

Праект «Адзін дзень» стаў дыпламантам у намінацыі «ЭкаТурызм». На конкурсе быў прадстаўлены выпуск, што прысвечаны ўнікальным беларускім балотам і распавядае пра гіда Касю Казачонак, якая балотам захапляецца з дзяцінства і ведае пра яго ўсё. І вось адну з такіх вандровак у 7 кіламетраў здымачная група праекта здзейсніла ў кампаніі галоўнай гераіні. Над праграмай працавалі кіраўнік праекта, намеснік дырэктара тэлеканала «Беларусь 1» Вольга Саламаха, аўтар, прадзюсар



тэлеканала «Беларусь 1» Алена Пунтус і аператар Аляксандр Ясюлевіч.

А глядачам нагадаем, што праграма «Адзін дзень» выходзіць у эфір кожны тыдзень па чацвяргах і з паўторам у ня-

дзелю. Стваральнікі праекта працягваюць адзін дзень з героямі выпуску і такім чынам праз прызму асобы і яе захаплення займаць аўдыторыю з асаблівасцямі самых розных прафесій.


Алена ДРАПКО.

ШАШКІ («Звязда») Выпуск № 201

У Бярозе адбыўся XII адкрыты Рэспубліканскі турнір па падлогавых шашках-64, у якім прынялі ўдзел больш за 50 шашыстаў. Перамог кандыдат у майстры Расціслаў Лысюк (Жодзіна). На другім і трэцім месцах — майстры спорту Віталі Аніска, які прадстаўляў Слонім, і Валерый Разаеў з Мар'інай Горкі.

Па матывах пазіцый з папярэдняга выпуску свае тры кампазіцыі даслаў Генадзь Андрэеў.

№ 147



№ 147

Белыя простыя: g1, f2, h2, g3, h4, g5, a7 (7)

Чорныя простыя: b2, d2, b4, d4, c5, e5, b6, g7 (8)

№ 148

Белыя простыя: 43, 44, 31, 32, 34, 26, 27, 30, 24 (9)

Чорныя простыя: 41, 38, 22, 17, 18, 11, 12, 15, 9, 10 (10)

№ 149

Белыя простыя: 39, 34, 28, 23, 24, 25, 17 (7)

Чорныя простыя: 45, 37, 38, 40, 13, 8, 9 (7)

Ю. Голікаў прапанаваў сваю апрацоўку дамачнай праблемы вядучага рубрыкі з папярэдняга выпуску.

№ 150

Белыя простыя шашкі: 41, 38, 33, 35, 28, 21, 22, 23, 17, 18 (10)

Чорныя простыя шашкі: 36, 20, 12, 14, 7, 8, 10, 1, дамка: 19 (9)

Астатнія кампазіцыі складзеныя вядучым рубрыкі па правілах бразільскіх шашак.

№ 151

Белыя простыя: a5, c5, b6, d6, h6 (5)

Чорныя простыя: d2, f2, h2, a7, g7, f8 (6)

№ 152

Белыя простыя: h2, e3, b4, f4, h4, c5 (6)

Чорныя простыя: a3, h6, a7, c7, e7, b8 (6)

№ 153

Белыя простыя: b2, d2, e3, f4, h4, e5 (6)

Чорныя простыя: h2, a3, c5, c7, g7 (5)

№ 154

Белыя простыя: b2, d2, f2, a3, f4, a7 (6)

Чорныя простыя: d4, a5, e5, d6, b8, f8 (6)

Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць. Прозвішчы чытачоў, якія дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя.

Анонс: 30 верасня ў Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па шахматах і шашках (г. Мінск, вул. К. Маркса, 10) адбудзецца чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па шашках-100 па вокамгненнай гульні (бліц). Рэгістрацыя — 14.00—14.30, адкрыццё — 14.40, першы тур — 15.00.

Праверце свае рашэнні
Выпуск № 200 ад 15.09.2023.

№ 139 1. d4-c5 d6:d2 2. c1:e7 a7-b6 3. a5:c7 b8:f8 4. e1-f2 f8-e7 5. f2-g3 h4:f2 6. g1:e3+

№ 140 1. g1-h2 h6:f4 2. b2-c3 d4:b2 3. d2-e3 f4:d2 4. h2:d6 c5:e7 5. a7:e3+

Як паведамілі Г. Андрэеў і Ю. Голікаў, пазіцыя супадае з раней апублікаванай кампазіцыяй Д. Камчыцкага на сайце planet-ka. 2015-12-13.

№ 141 1. f2-e3 d6:b4 2. a5:c3 f4:b4 3. b6-c7 d8:b6 4. d4-e5 f6:d4 5. h4:h8+

№ 142 1...b8-c7? 2. c3-b4 a3:c5 3. e3-d4 c5:e3 4. d2:b8+ [1...f8-g7? 2. c3-b4 a3:c5 3. e3-d4 c5:e3 4. d2:f8] [1...e7-d6? 2. c3-d4 e5:c3 3. d2:b4 a3:c5 4. e3-d4 c5:e3 5. h4-g5 h6:f4 6. g3:a5] [1...h8-g7? 2. c3-d4 e5:c3 3. d2:b4 a3:c5 4. e3-d4 c5:e3 5. g3-f4 e3:g5 6. h4:h8]

№ 143 1. 38-32 27:40 2. 42-38 33:31 3. 36:27 22:31 4. 24:04 15:24 5. 04:45 31-37 6. 45-23 37-42 7. 23-37 42:31 8. 26:37+

№ 144 1. 23-19 14:23 2. 16-11 07:47 3. 22-18 47:20 4. 18:40 45:34 5. 25:03 34:25 6. 03:34+

№ 145 1. 16-11 07:27 2. 18:07 27:20 3. 25:03 01:12 4. 03:50+

№ 146 1. 17-11 07:27 2. 18:07 27:29 3. 33:02 36:47 4. 02-24 47:30 5. 35:04+

Першымі дакладныя адказы даслалі: Ф. Карпей, Л. Жыхар (абодва Мядзел), Э. Дамброўскі, П. і В. Шульгі (усе Мінск), У. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), С. Рашэцін (Ашмян), В. Таўкачоў (в. Уздзевічы, Клімавіцкі р-н, Магілёўская вобл.).

«Пішыце на адрас: газета «Звязда», г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, 220013», e-mail: info@zviazda.by або vorush@yandex.ru

Віталь ВАРУШЫЛА, майстар спорту.

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

Сядзі і глядзі

«ГЕРОІ» ВЯРТАЮЦА НА АРЭНУ

У эфіры тэлеканала «Беларусь 1» стартаваў другі сезон сямейнага спартыўна-забавляльнага шоу «Героі». Аднак цяпер за званне найлепшых на кіберарэне будуць змагацца каманды юных прадстаўнікоў пажарна-ратавальнага спорту з розных краін. Як абяцаюць стваральнікі, у новым сезоне выпрабаванні стануць больш складанымі і градус эмоцый узрасце да мяжы.

Сямейнае экшн-шоу «Героі» зноў будзе збіраць кожную нядзелю каля экрану глядачоў розных узростаў. У бягучым сезоне праекта прымуць удзел тры каманды з Беларусі, дзве каманды з Расіі, адна каманда са Славакіі і дзве каманды з Узбекістана. Традыцыйна ўдзельнікі праекта сустрэнуцца на лічбавай арэне, каб скарыць чатыры стыхіі: ваду, агонь, паветра і зямлю. І каб здабыць у выніку

на кожным этапе спаборніцтваў запаветныя крышталі, гульцам спатрэбяцца сіла, трываласць і кемлівасць. А ўжо потым фінальнае выпрабаванне — Вежа герояў — вызначыць пераможца. Увогуле, новы сезон, кажуць, будзе больш маштабны і яркі, а паласа пераход дапоўніцца інтэрактыўнымі і дынамічнымі элементамі. Таксама змянілася канфігурацыя і складанасць выпрабаванняў.

Назіраць за прыгодамі ўдзельнікаў шоу глядачы змогуць кожную нядзелю на тэлеканале «Беларусь 1». А вось сачыць за выкананнем усіх правіл прэтэндэнтамі на званне «Герояў» і падтрымліваць іх на шляху да перамогі будуць вядучыя Дар'я Лукашэнка, Данііл Жданько і Хэлена Мэрааі. Вызначайцеся з фаварытамі і хварэйце за сваіх!

Алена ДРАПКО.

На адной хвалі

Хто пачуе доўгачаканае «так»?

Белтэлерадыёкампанія распачала здымкі трэцяга сезона музычнага шоу «Фактар.by». Стылізаваная арэна творчага вакальнага спаборніцтва разгарнулася ў самым вялікім павільёне Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм».

Каля 200 запальных, харызматычных і смелых выканаўцаў з Беларусі і іншых краін паспяхова прайшлі папярэдні этап жывых праслухоўванняў і ўжо зусім хутка сустрэнуцца з настаўнікамі праекта. А імі ў новым сезоне сталі Вольга Бузава, Сярога (Сяргей Пархоменка), Руслан Аляхно ды Іосіф Прыгожын. З імі і з аўдыторыяй канкурсанты падзяляцца сваімі жыццёвымі гісторыямі і прадэманструюць свае моцныя бакі, каб пачуць жаданае і

доўгачаканае «так» ад настаўнікаў. А вось падтрымліваць на сцэне і за кулісамі ўдзельнікаў будуць па-ранейшаму нязменныя вядучыя Уладзімір Богдан і Марыяна Муранкова.

У сярэдзіне кастрычніка тэлеканал «Беларусь 1» прадставіць першы выпуск спецыяльных тэлевізійных відэадзённікаў самага рэйтынгавага музычнага шоу на беларускім тэлебачанні. А прэм'ера новага сезона «Фактар.by» чакаецца на першай кнопцы 20 кастрычніка. Аднак ужо цяпер прыхільнікі праекта маюць магчымасць сачыць за развіццём падзей на партале медыяхолдынга www.tvr.by, а таксама ў сацыяльных сетках Instagram (@factor.by) і TikTok (@factorby).

Алена ДРАПКО.
Фота Белтэлерадыёкампаніі.



Смачная восень са «Звездой»

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на IV квартал або на II паўгоддзе 2023 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выразайце і дасылайце да 20 кастрычніка 2023 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Сярод падпісчыкаў будуць разыграны сем міксерару SCARLET SC-HM40S 16 Family Life і суперпрыз — кухонны камбайн Holt HT-FR-002. Вынікі будуць апублікаваны ў газеце да 4 лістапада 2023 года.

Прызны можна будзе атрымаць у рэдакцыі да 31 снежня 2023 года пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на IV квартал або на II паўгоддзе 2023 года. Пасля 31 снежня 2023 года выдача прызноў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні чытайце ў нумары 161 ад 22 жніўня 2023 года.

Тэлефоны для даведак: (017) 271-81-53, 311-17-40.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 4348 ад 15.08.2023 г. выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на IV квартал або II паўгоддзе 2023 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____

(адрозненне сувязі)

на IV квартал або II паўгоддзе 2023 года

Жатні адрас і тэлефон _____

(абавязкова)

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!